

AZE SIMSIZ OPTİK SİÇAN TƏLİMAT

Üyğunluq beynannamesi
Qurğunun (qurğuların) çalışmasına statik, elektrik ya ya yüksək tezlikli sahələr (radioavadanlıq, mobil telefonlar, mikrodalğalı sobalar, elektrostatik boşalmalar) təsir göstərə bilər.
Bataryaların, elektrik və elektron avadanlığının utilizasiyası
Malın, malın bataryalarının ya qəbələ üzündən olub bu nişan, malın məşəf tullantıları ilə utilizasiyasının qeyri-mümkünfülü göstərir. Mal, batarya, elektrik və elektron avadanlığının toplanması və qeyri-mümkünfülü göstərir. Mal, batarya, elektrik və elektron avadanlığının toplanması və qeyri-mümkünfülü göstərir. Mal, batarya, elektrik və elektron avadanlığının toplanması və qeyri-mümkünfülü göstərir.

Malın təhlükəsi və səmərəli istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər

Ehtiyat tədbiridər:

1. Maldan yalnız tətbiyinən sonra istifadə etmək.
2. Mali sökülmək. Bu manulatın tərkibində tamir edilə bilən hissələr yoxdur. Nasaz avadanlığının xidməti ya tamiri üzrə məsələlər görə satıcı-sirkətə ya da Defender salayıyyəti servis mərkəzində müracət etməlisiniz. Mali qəbul edildikdən sonra bütün tədbirlər daxilişənərək etdən əsyalınlara olmağınə emin olna.
3. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nazadə tutulmamışdır. Tərkibində xırda hissələr ola bilər.
4. Mamulat, onun daxili hissəsinin rütubətindən qorumaq. Mamulat maye içsən salamaq.
5. Məmələt, zərər vura bilən vibrasiyalara və mexaniki yüksək vüklərə maruz qoymamaq. Malın üzərində mexaniki zədələrin olmaması hələndən heyrət zəmanət verilməlidir.
6. Malın üzündən gəzən çərpan zədələrin olmasından istifadə etmək. Bılardan nasaz qurğudan istifadə etməmək.
7. Tətbiyinən temperaturlardan kanar temperatur tərəfindən (istifadəçi təlimatına bax), rütubətin kondensasiyası tərəfindən və habelə tacavüzkar mühitlərdən istifadə etməmək.
8. Ağıza döyürməmək.
9. Mamulatın sanəyə, tibbi və istehsalat məqsədi ilə istifadə etməmək.
10. Əgər malın nəqli təməni temperatur tərəfindən aparılıb, istismara başlamazdan əvvəl mal isti qapalı bir yerde (-16-25 °C) 3 saat qızılırlıq etməlidir.
11. Uzun müddədə istifadə etmədiyinən hələndə qurğunu har defə şəbəkədən ayrılmış lazımdır.
12. Cihaz diqqəti yayındırırsa, həbələ qanunla cihazın leğv edildiyi hallarda bir vəsiyyət idarə edərən cihazı istifadə etməyin.

İstehsalatçı: SHENZHEN STARWAVE IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LIMITED. Address: Room 1506, 15/F HUAIDE International Bld. No. 73 GuangShen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China. Limited muddət: 6 ay. Zəmanət muddət: 6 ay. İstehsalat tarixini qəbin üzündən bax.

İstehsalatçı: bu təlimatda göstərilən paketin tərkibini və xüsusiyyətlərini dayışdırıbmak hüququnu özündə sadıyrı. Ən son təqribən imaliyyat təlimatı www.defender-global.com saytında mövcuddur.

Ən son təqribən imaliyyat təlimatı www.defender-global.com saytında mövcuddur. AŞAĞIDAKI HALLARDÀ ZƏMANƏTLİ TƏMİR APARILMIR:

1. Zəmanət muddətinin bitməsi (müddət, malın istehlakçı satılmışının gündündən təyin edilir).
2. Zəmanət tələnən yanlış doldurulması.
3. Elektrik şəbəkəsinə sahə qoşulması.
4. Zəmanət plombaların, gövdəsinin bərkidiciliyi ilə birləşməlinin pozulması, malın daxili və xarici səthlərində ağlıma idarəsinin olması.
5. Əgər istismarı məsəfədən təqribən 10 metrədən çox olan apparat, pəsəkar məqsədi ilə istifadə edilmişdir.
6. Malın daxilinə qırğıq əşyaların, maddələrin, mayələrin, həşəratın düşməsi ilə bağlı zədələr.
7. Qidalandırıcı elektrik şəbəkəsinin normal işindən pozuntular — 220 V ±10%. (gərginlik stabilizatorlarından başqa).
8. Əgər mal, satıcı şirkətin sehiyyətiyi vermediyi şəxs tərəfindən aqılıb və tamir edilib.
9. Yarılışlı istismar və ya salmışdır.
10. Manulatın tabibî fəaliyat nöticəsində zədələnməsi.
11. Mexaniki zədə, idarənin olması (yera düşməsi, zərbə).
12. Diger istehsalçıların qoşulmuş qurğularının işləməməsi.

BEL БЕСПРАВДНАЯ АПТЫЧНАЯ МЫШ ИНСТРУКЦИЯ

Дэкларация адпаведнасці

На функцыяўнанне прылады (прылад) магчым пайўлываць статычныя, электырныя або високачастотныя палі (радыёапаратура, мабільныя тэлефоны, мікраволнавыя печы, элекстрапастатычныя разрады). У выпадку ўзімкнення палі адпаведасці ад прылады, якія выкарыштаваць шырокім спектрам.

Утылізацыя батарэк, электырнага і электроннага абсталівання

Гэты знац на тавары, батарэйках да тавару або на упакоўцы азначае, што тавар не можа быць утылізаваны разам з бытавымі адпаведасцікамі. Ен павінен быць дастаўлены ў кампанію па яго падсядзенні.

Правлы і ўмовы біспечнага і эфектыўнага выкарыстання тавару

Меры засцярогі:

1. Вікар'ятаваць тавар толькі па прынаму прызначэнні.
2. Не разбіраць. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытаннях абслугоўвання і замены нясправнага выраба звязтесь да фірмы-прадаўца або ў аўтарызованыя цэнтры Defender. Гэты тэпер вырабу пераканацца ў яго цэласнасці і падыходнасці.
3. Не вынашчаны для дзяцей ад 3-х гадоў. Можа змяніцца дробныя дэтали.
4. Не дапушчаць выраб да падзядання вільготы.
5. Не дадзягвяць выраба вібрацыям і механічнымі нагрузкагаў.
6. Не выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.
7. Не выкарыстоўваць пры пачатках і заканчэнні выраба.
8. Не вынашчаны для дзяцей ад 3-х гадоў.
9. Не вынашчаны для дзяцей ад 3-х гадоў.
10. Не вынашчаны для дзяцей ад 3-х гадоў.
11. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.
12. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

13. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

14. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

15. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

16. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

17. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

18. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

19. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

20. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

21. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

22. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

23. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

24. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

25. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

26. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

27. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

28. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

29. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

30. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

31. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

32. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

33. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

34. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

35. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

36. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

37. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

38. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

39. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

40. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

41. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

42. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

43. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

44. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

45. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

46. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

47. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

48. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

49. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

50. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

51. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

52. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

53. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

54. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

55. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

56. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

57. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

58. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

59. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

60. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

61. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

62. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

63. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

64. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

65. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

66. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

67. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

68. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

69. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

70. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

71. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

72. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

73. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

74. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

75. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

76. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

77. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

78. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

79. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

80. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

81. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

82. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

83. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

84. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

85. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

86. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

87. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

88. Выкарыстоўваць тавар у вільготных і хладных пашкоўжанніх умовах.

89. Выкарысто

